

Аб рэдакцыйнай калегіі перыядычнага навуковага выдання Інстытута гісторыі НАН Беларусі – зборніка навуковых артыкулаў “Матэрыялы па археалогіі Беларусі” (МАН)

З мэтай удасканалення працы рэдакцыйнай калегіі, забеспячэння ўдзелу ў яе рабоце найбольш аўтарытэтных вучоных, у тым ліку замежных, узмацнення патрабаванняў да зместу, якасці, афармлення навуковых публікацый, пададзеных аўтарамі для друку ў перыядычным навуковым зборніку Інстытута гісторыі НАН Беларусі, які ўключаны ВАК Рэспублікі Беларусь у спіс рэцэнзаваных выданняў, прызначаных для разгорнутай публікацыі навуковых палажэнняў і высноваў па дысертацыйных даследаваннях

ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзіць рэдакцыйную калегію перыядычнага навуковага выдання “Матэрыялы па археалогіі Беларусі” у новым складзе:

1.1. Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны рэдактар);

1.2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара);

1.3. Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара)

1.4. Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук (адказны сакратар);

1.5. Чарняўскі Максім Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук (адказны сакратар);

1.6. Дук Дзяніс Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар з яго згоды;

1.7. Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч, доктар гістарычных навук, прафесар з яго згоды;

1.8. Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар;

1.9. Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар мастацтвазнаўства, прафесар з яго згоды;

1.10. Марзалюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі з яго згоды;

1.11. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, доктар гістарычных навук;

1.12. Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт з яго згоды;

1.13. Сітдзікаў Айрат Габітавіч, доктар гістарычных навук, член-карэспандэнт Акадэміі навук Рэспублікі Татарстан (Казань, Расійская Федэрацыя) з яго згоды;

1.14. Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч (тэхнічны сакратар),

2. Зацвердзіць “Пералік патрабаванняў да аўтараў артыкулаў, якія падаюцца ў МАБ і парадак рэцэнзавання паступіўшых у рэдкалегію матэрыялаў”.

3. Рэдкалегія прадстаўляе зборнік на разгляд Вучонага савета для рэкамендацыі да друку толькі пры наяўнасці рэцэнзій, а таксама рэкамендацыі навуковага рэдактара чарговага выпуска зборніка, які прызначаецца з складу членаў рэдкалегіі.

4. Кантроль за выкананнем загаду ўскласці на намесніка дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакізу.

Дырэктар інстытута

В.В. Даніловіч

З загадам азнаёмлены:

В.М. Ляўко

В.Л. Лакіза

А.Г. Калечыц

В.І. Кошман

А.В. Вайцяховіч

М.М. Чарняўскі

В.І. Кошман

А.В. Вайцяховіч

А.А. Мяцельскі

С.Д. Дзярновіч